

УДК 811.161.3'271.12

**У. И. Куліковіч**

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт

## **СКЛАДНІКІ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ: ДА ПЫТАННЯ ПАДРЫХТОЎКІ ВУЧЭБНЫХ СЛОЎНІКАЎ**

Разглядаюцца асноўныя тыпалагічныя характеристыстыкі інавацыйных вучэбных слоўнікаў «Словаклад: слоўнік адметнай лексікі» А. Каўруса, «Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы» Г. Малажай і Л. Яўдошынай, «Слоўнік новай і актуальнай лексікі» К. Шчаснай. Робіцца выснова, што ўсе гэтыя выданні могуць паспяхова выкарыстоўвацца ў вучэбным працэсе, паколькі аспрочваюць ганебны тэзіс пра несамастойнасць, нежывіцядольнасць і функцыянальную непаўнавартаснасць беларускай нацыянальнай мовы і культуры, дэмантструюць колькаснае багацце і тэматычную разнастайнасць лексіка-семантычнай сістэмы нашага духоўнага скарбу. У заключенні прыводзяцца восем рэкамендацый па ўдасканаленні падрыхтоўкі вучэбных слоўнікаў.

**Ключавыя слова:** вучэбнае кнігавыданне, слоўнік, слоўнікавы артыкул, нормы літаратурнай мовы, чытацкі адрес.

**U. I. Kulikovich**

Belarusian State Technological University

## **COMPONENTS OF THE CULTURE OF THE BELARUSIAN LANGUAGE: THE ISSUE OF TRAINING DICTIONARIES**

The article deals with the main typological characteristics of innovative educational dictionaries “Dictionary of Words: a clear dictionary” A. Kaurusa, “School dictionary of the Russian language”, G. Mologay and L. Yaudoshina “Dictionary of new and relevant vocabulary” (K. Schasnaya). It is concluded that all these publications can be successfully used in the educational process, because they challenge the shameful thesis of independence, non-viability and functional inferiority of the Belarusian national language and culture, demonstrate the quantitative richness and thematic diversity of the lexical and semantic system of our spiritual heritage. In conclusion, eight recommendations for improving the preparation of educational dictionaries are given.

**Key words:** educational book publishing, dictionary, dictionary article, norms of literary language, reader’s address.

**Уводзіны.** Стварэнне любых лексікаграфічных даведнікаў — працаёмкі, адказны і гаранавы від дзеянасці, які ва ўсе часы існавання мовы быў і застаецца ў ліку прыярытэтных напрамкаў лінгвістычнай і выдавецкай дзеянасці. Ва ўмовах білінгвістычнай сітуацыі Беларусі — гэта, па сутнасці, адзін з нямногіх стымулаў для вывучэння беларускай мовы і культуры беларусаў.

Пачатак XXI ст. стаўся тым перыядам, калі значна актыўізвалася лексікаграфічная праца ў краіне. Прыйн таму некалькі: уступленне ў дзяянне Закона Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008) і аб’ектыўная неабходнасць упарадкаваць корпус лексем у адпаведніці з новымі арфаграфічнымі прадпісаннямі; патрэба ліквідаваць шматгадовы разрыў паміж з’яўленнем новага факта грамадскага жыцця і яго фіксацияй у адпаведным слоўніку; стварэнне станоўчага іміджу беларускай лексічнай сістэмы і падняцце прэстыжу мовы ў грамадстве; забеспячэнне высокіх тэмпаў развіцця мовазнаўства і практыч-

ныя патрэбы вучэбнага працэсу, рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі выданняў.

Тэмпы выпуску разнастайных слоўнікаў на папяровых носьбітах і ў электронным фармаце спарадзілі дзве надзвычай важныя проблемы. Першая з іх — рэальная запатрабаванасць і выкарыстанне такіх прац моўцамі, той чытацкай аўдыторыяй, на якую яны разлічаны, другая — якасць такой прадукцыі. Каб вырашыць першую з іх, варта, на думку вядомага ў краіне даследчыка лексікаграфічнай спадчыны беларусаў В. Шчэрбіна, усім аматарам роднага слова «весці штодзённую карпатлівую работу сярод насельніцтва рэспублікі па распаўсюджванню ведаў аб слоўніках розных тыпаў, па фарміраванню ў носьбіта мовы пераканання, што сістэматычныя звароты за даведкай да слоўнікаў розных тыпаў з’яўляюцца грамадзянскім абавязкам кожнага жыхара нашай рэспублікі» [5, с. 100]. Для вырашэння другой проблемы неабходна ведаць найбольш тыповыя недахопы, якія часта сустракаюцца на старонках выпушчаных у свет лексікаграфічных прац.

Задача артыкула — устанавіць асноўныя тыпалагічныя характеристыкі інавацыйных вучэбных слоўнікаў беларускай мовы XXI ст. і распрацаваць рэкамендацыі для аўтараў і рэдактараў, каб запланаваныя да выхаду ў свет лексікаграфічныя выданні служылі аўтарытэтнымі захавальнікамі культуры беларускага вуснага і пісьмовага маўлення.

Матэрыялам для даследавання паслужылі трыварматыўныя слоўнікі, падрыхтаваныя А. Каўрусам [1], Г. Малажай і Л. Яўдошынай [2], К. Шчаснай [3]. Інавацыйнасць гэтых прац у лексічнай напаўніцьласці, презентацыі такіх лексем, якія сведчаць пра колькаснае багацце і тэматычную разнастайнасць лексіка-семантычнай сістэмы нашага духоўнага скарбу, аспрэчваюць ганебны тэзіс пра несамастойнасць, нежыццяздольнасць і функцыянальную непаўнавартасць беларускай нацыянальнай мовы і культуры, залежнасць іх ад мовы і культуры суседзяў.

**Асноўная частка.** Засваенне ўсяго незлічонага багацця лексікі беларускай мовы адбываецца паэтапна: на ўроках роднай мовы, у працэсе будзённых і творчых зносін, падчас чытання, прагляду тэле- і відэапраграм, інтэрнэтаўскіх матэрыялаў, слухання і гаварэння. Найважнейшым і самым плённым, на наш погляд, з'яўляецца перыяд, калі адбываецца фарміраванне асобы ў гады школьнага навучання. Менавіта тады чалавек упершыню асэнсоўвае шматграннасць жыцця, зафіксаванага ў слове, мэтанакіравана вучыцца выкарыстоўваць лексіку для перадачы думак і пачуццяў. Гад таго, наколькі ўдала змог настаўнік арганізаваць натуральны працэс пазнання, якую літаратуру прапанаваў для самастойнага пошуку адказаў на ўзніклыя пытанні, залежаць адносіны вучня да беларускай мовы і яго жаданне пазнаваць свет праз беларускае слова, чытаць беларускамоўную літаратуру, усведамляць гонар за сваю айчыну і культуру.

Знакавай падзеяй нашай лексікаграфічнай практикі першых дзесяцігоддзяў XXI ст. можна лічыць выданне «Словаклад: слоўнік адметнай лексікі», аўтарам якога з'яўляецца дасведчаны рэдактар, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, былы выкладчык з вялікім педагогічным вопытам у БДПУ імя Максіма Танка Алесь Каўрус. Рыхтаваў да выдання сваю працу выбітны мовазнаўца некалькі дзесяцігоддзяў (з 90-х гг. XX ст. па 2007 г.), апрацоўваючы і збіраючы ўзоры моваворчасці каля 300 лепшых нацыянальных пісменнікаў, мовазнаўцаў, літаратурных крытыкаў розных пакаленняў (У. Арлова, М. Багдановіча, Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, У. Дубоўкі, У. Карагеківіча, Я. Коласа, Я. Купалы, М. Лужаніна, Л. Рублеўскай, М. Скоблы, І. Шамякіна, В. Шніпа, Я. Янішчыц; М. Ароцкі, Д. Бугаёва, Р. Бярозкіна, П. Васючэнкі, У. Калесніка, В. Рагойшы,

Г. Шупенькі, А. Аксамітава, Я. Лёсіка, А. Міхневіча, П. Сцяцко, Л. Шакуна, Ф. Янкоўскага). Акрамя гэтага, былі задзейнічаны матэрыялы энцыклапедычных даведнікаў, перакладныя творы, публікацыі ў СМІ (часопісы «ARCHE», «Беларусь», «Крыніца», «Маладосць», «Полымя», «Роднае слова», газеты «Звязда», ЛіМ, «Навіны», «Настаўніцкая газета», «Народная воля», «Наша Ніва», «Наша слова», «Мінская праўда», «Чырвоная змена»).

Плёнам аўтарскіх пошукаў сталі каля 2000 лексічных адзінак, якія не фіксаваліся ранейшымі лексікаграфічнымі даведнікамі. Сабраная ў ім лексіка напоўніцца адлюстроўвае самабытнасць і спецыфіку беларускага светапогляду, абвяргае ганебнае сцвярджэнне, што наша слова не мае перспектывы для развіцця. Вучні і настаўнікі, рэдактары і карэктары, аўтары беларускамоўных тэкстаў знойдуть у даведніку тое, чаго іншы раз не хапае, каб выразіць думку лаканічна, зразумела і па-беларуску, без злоўжывання русізмуў, без адступленняў ад арфаграфічных нормаў сучаснай літаратурнай мовы.

Важнай канцептуальнай і тыпалагічнай рысай даведніка можна лічыць папулярызацыю ў ім правільнасці, прастаты і выразнасці беларускага маўлення, якія, на думку аўтара, будуть дасягнуты пры наступных умовах:

- калі моўцы будуть імкнуцца рускамоўныя дзеепрыметнікавыя формы з суфіксамі *-уц-*, *-юц-*, *-ац-*, *-яц-*, *-ем-*, *-им-*, *-ви-*, *-и-* перакладаць мілагучымі прыметнікамі і назоўнікамі без гэтых структурных элементаў: *гнятлівы* (рус. гнетущий), *вабкі* (рус. притягивающий), *моўца*, *размоўца* (говорящий), *накіроўчы* (направляющий) *неіржсаўкі* (нержавеющий), *рассмиянны* (рассмеявшийся), *шанаваны* (уважаемый), *ранлівы* (ранимый);

- калі кожны будзе на практицы выконваць запачаткованы ў Законе Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» прынцып шырокага ўжывання дзеясловаў, назоўнікаў, дзеепрыметнікаў без суфікса *-ip-* (-ыр-): *бамбардаваць*, *бамбоўка* (замест: бамбардзіраваць, бамбардзіроўка), *каментаванне*, *каментаваць* (замест: каменціраванне, каменціраваць), *канкураваць* (замест: канкурыраваць), *карэктаваць* (замест: карэктіраваць), *лідараваць* (замест: лідзіраваць), *шакаваны* (замест: шакіраваны);

- калі беларусы нарэшце ўсвядомяць, што для многіх іншамоўных заходненеўрапейскіх запазычанняў, што праніклі да нас з рускай мовы, у нас ёсьць гаваркія, пісіхалагічна камфорктныя сінонімы: *відачын*, *відачынец* (акцёр), *вучэльня*, *вучыльня* (вучылішча), *выбітны* (выдатны), *вымога* (патрабаванне), *высакалюбны* (высакародны), *гасцёўня* (гасціная), *гасцільня* (гасцініца),

заплечнік (рэчмяшок), засня, каптур (абажур), запросіны (запрашэнне), зважай (смірна), калгасізацыя (калецывізацыя), ліхасловіць (зласловіць), лядоўнік (маразільнік), лятац (самалёт), народзіны (нараджэнне), незажыты (незагоены), вітальня, прыходня (пярэдні пакой), суразмоўе (размова, дыялог), шапік (кіёск), шамрэць (блішчэць);

— калі мы навучымся ашчадна абыходзіцца са сваім словамі і будзем засвойваць трапныя аднаслоўныя адпаведнікі да апісальных выразаў і зваротаў: *грывазбір* (той, хто збірае грыбы), *застойнік* (той, хто не здольны да развіцця, удасканалення), *збеганы* (які стаміўся, змарыўся бегаючы), *невяртанец*, *невяртальнік* (той, хто не вярнуўся на радзіму, застаўся жыць у чужой краіне), *нядзелькаваць* (святкаваць нядзелю), *перабіра* (той, хто пераборлівы да яды), *праудамоўца* (той, хто гаворыць праудзіва, адкрыта), *сумнастыны* (які пакінуў пасля сябе сумную, нядобрую памяць), *провід* (найвышэйшая (боская) воля, найвышэйшая (боская) моц).

Адзіны недахоп слоўніка А. Каўруса — адсутнасць знака націску ў большасці загаловачных лексем. Аўтар тлумачыць такую акалічнасць тым, што і ў тэкстах, дзе яны выкарыстоўваліся, знак націску не стаяў.

У 2013 г. свет пабачыў і «Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы: дапаможнік для ўстаноў агульной сярэдняй аддукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання». Даведнік утрымлівае каля 4000 слоў, выбраных з тэкстаў, з якімі вучні працуяць на ўроках беларускай мовы і літаратуры (дыктанты, пераказы, творы пісьменнікаў, уключаныя ў школьнную праграму), на занятках па вывучэнні гісторыі, геаграфіі роднага краю, грамадазнаўству, інфарматыцы, батаніцы, біялогіі і інш. Аўтары кнігі, чытацкі адрес якой адлюстраваны ў назве, вядомыя ў краіне навукоўцы, супрацоўнікі БрДУ імя А. С. Пушкіна, Галіна Малажай і Ларыса Яўдошына.

Слоўнік карысны тым, што дазваляе ўзбагаціць моўнае мысленне чытача, развіць у яго пачуццё слова, прывіць любоў да культуры свайго народа, адчуць праз слова дыханне эпохі. Гэтаму спрыяюць шматлікія тэматычныя групы слоў, размешчаных у алфавітным парадку, якія люструюць лексічныя, граматычныя арфаграфічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Прывядзём прыклады некаторых з іх:

— спецыяльныя найменні з розных галін жыццядзейнасці грамадства: *абноўка* ‘пылок з кветак, які пчала прыносіць на задніх лапках’, *аграномія*, *адажыя*, *алегра*, *анестэзія*, *антэкліза* (геаграфія), *апеляцыя*, *астэройды*, *бома*, *бур*, *вінкель*, *дыез*, *дэрываталогія*, *кадастр*, *кварцыт*, *лейкоз*, *метызы*, *осмій*, *плінфа*, *рэтранс-*

*лятар*, *сапрапель*, *травесці*, *траплёўка*, *халцэдон*, *цэнтрыфуга*, *штолня*, *яшма* і інш.;

— кнігазнаўчыя тэрміны і паняцці: *абэцадла*, *анатамія*, *árkuš*, *арыгінал*, *балонка*, *бестсéлер*, *букиніст*, *букиністычны*, *вёнзель*, *дрэварыт*, *ілюстратор*, *ініцыялы*, *кінавар*, *кнігар*, *кнігарня*, *крыптанім*, *лемантар*, *пеграмент*, *пісала*, *рэзюмэ*, *рэмарка*, *сігнэт*, *скрыжáль*, *скрыпторый*, *устаў*, *фаліянт*, *форзац*, *цітла*;

— слова з рэлігійнай сферы: *абедня*, *айцец*, *амбон*, *аплáтак*, *вérnik*, *епітым’я*, *éрась*, *iгумен*, *іерэй*, *іканастас*, *імша*, *кадзіла*, *кантычка*, *келля*, *клір*, *кляштар*, *лаўра*, *літтанне*, *меса*, *мінарэт*, *мітрапаліт*, *модлы*, *святар*, *святы*, *схінік*, *тэалогія*, *харал*, *цвінтар* і інш.;

— мілагучныя назвы працэсаў, дзеянняў: *абворваць*, *аблямаваць*, *адмазоліць* ‘адрабіць, адпрацаваць’, *арфаваць*, *аічаджаць*, *блузнерыць*, *буяць*, *вабіць*, *ваяж*, *выцяць*, *ганіць*, *гіжэць*, *грэбаваць*, *гушкацца*, *двубой*, *жабраваць*, *журбоціца*, *журыцца*, *закарцець*, *кеміць*, *кпіць*, *люстравацца*, *мроіцца*, *нядзелькаваць*, *пераудаць*, *пеставаць*, *раз’ятраць*, *укленчыць*, *шапацыраваць* і г. д.;

— назвы асобы: *абат*, *абшарнік*, *абывацель*, *агаранін* ‘нехрысціянін; магаметанін’, *адвакат*, *аднадворац*, *адэпт*, *аскет*, *аснач*, *аўтсайдар*, *ахмістрыня*, *бабыль*, *балағол*, *бармен*, *блазан*, *бортнік*, *брэварышык*, *брэцёр*, *бяседнік*, *вайдэлот*, *валачобнік*, *ваяр*, *вегетарыянец*, *вершнік*, *віж*, *візажыст*, *вірутнік*, *вой*, *войт*, *вундеркінд*, *выведнік*, *вядун*, *вяшчун*, *гайдук*, *ганчар*, *гарбар*, *гарэза*, *герц*, *гулец*, *гэрцык*, *дазорца*, *дарадца*, *дзевер*, *дзедзіч*, *дойлід*, *дысідэнт*, *дыспутант*, *дэндзі*, *дэрвіш*, *егер*, *жайнер*, *жэўжык*, *залатар*, *залоўка*, *ідалга*, *ізгой*, *ілюстратор*, *імпрэсарыя*, *інвестар*, *інсургент*, *інтэндант*, *ісцец*, *кабета*, *калабарант*, *каморнік*, *капельмайстар*, *карантыш*, *карчмар*, *касінеры*, *кашталян*, *кмет*, *кнехт*, *кок*, *кулі*, *лабазнік*, *латнік*, *летуценнік*, *лістаноша*, *лішвяр*, *лішэнец*, *лоўчи*, *лоўман*, *магіканін*, *магнат*, *маладзён*, *маршалак*, *месціч*, *мецэнат*, *муляр*, *мурын*, *мытнік*, *немаўля*, *numізмат*, *падзёничык*, *падчарыца*, *падшыванец*, *палясоўчык*, *папрадуха*, *папрасімец*, *парцые*, *пілігрым*, *прадзюсар*, *праля*, *прастайлюдзін*, *прашчур*, *псяр*, *пустадомак*, *раміznіk*, *ратнік*, *рышка*, *рымар*, *рэгент*, *рэкрут*, *рэнегат*, *соцкі*, *спадар*, *старац*, *сярмяжнік*, *тлумач*, *фельд’егер*, *фундатар*, *цівун*, *швагер*, *янычар*;

— назвы галаўных убораў, адзення, абытку: *аблавушка*, *амуніцыя*, *андарак*, *апанча*, *апранаха*, *атопкі*, *батформты*, *баштык*, *бравэрка*, *бялізна*, *ватоўка*, *вышыванка*, *гамáшы*, *гумовікі*, *дажджавік*, *дахá*, *епанчá*, *жупан*, *зрэб’е*, *кабці*, *кавярні*, *кажух*, *казнатка*, *камашы*, *канфедэрата*, *каптур*, *каска*, *кімано*, *клабук*, *кучомка*,

лапсардак, ліурэя, магерка, мантыя, муфта, нагавіцы, нахсұтка, паддзёўка, панаха, пасталы, пімы, рыза, рэглан, саян, сукня, сярмяга, туніка, тыяра, унты, фрэнч, хадакі, чаравікі, чобаты, чуга, чуні і інш.;

– назвы грыбоў і раслін: *абабак, агрэст, аер, ажына, амяла, бабок, багун, баркун, барышавік, бружмелль, брызгліна, буякі, бэз, валошка, вербена, вяргіня, гарлачык, гваздзік, глог, дзера-за, дзівасіл, драсён, дурніцы, жніўнік, журавіны, зуброўка, кавун, каласавік, касач, кракос, крываўнік, куралесь, кураслеп, лістападнік, лубін, малачай, медуніца, павой, парэчкі, піжма, рамонак, рэзеда, святаяннік, сланечнік, смарчок, смолка, трыліснік, трывутнік, цыкорыя, чэмэр, шафран, юргіня, язмін;*

– назвы жывёл і птушак: *аблетак, агер, арлан, бацян, берасцянка, біцюг, валасянка, выжла, вяхір, гавяды, галіца, ганчак, гівал, гіль, гіпапатам, груган, драч, дыназаўр, дэраш, жаўна, журавель, жылач, жырафа, зéбу, казадой, казуар, кáня, коршак, ляляк, малінаўка, марабу, мустанг, падлётак, палёўка, пліска, пылюк, пярэзімак, сапсан, сárна, сіваграк, слонка, стаенік, тур, тхор, фенек, худоба, чарапянка, чомга, шчур, эму, ястраб;*

– назвы ежы і пітва: *аладка, амброзія, антэрэкот, булён, бярозавік, вераишчака, галубец, грачанік, груца, дранік, драчона, жур, зацірка, здор, калдуны, канапка, кляновік, крупеня, крупнік, кулага, кулеши, куція, лёк, мачанка, наліснік, пляцка, поліўка, праснак, прыварак, прысмакі, саладуха, таркаванец, узвар, юшка, ялавічына;*

– назвы пабудоў і частак пабудоў: *адрына, аруд, асець, афіцына, базіліка, бакштá, бельведэр, бліндаж, буда́н, бытоўка, варыўня, вестыбюль, віла, вільчык, вітальня, гарбáрня, гаспода, гасцёўня, гмах, грыдніца, гумно, дах, ёўня, жытніца, засéк, застаронак, зруб, інтэр’ер, камора, капішча, кірха, клўня, кнігарня, лабаз, лесавушка, лецишча, мезанін, млын, мячэць, пакгаўз, панерня, пільня, покуць, пуня, ратуша, святліца, стайнія, стопка, сутарэнне, флігель, цокаль, шпіль;*

– назвы адзінак вымярэння: *арышын, асміна, байт, беркавец, гарнеч, градус, дзесяціна, лашт, локаць, лот, міля, пуд, сажсань, талант, тузін, файл, фунт, цáля і інш.;*

– назвы свят і святочных рытуалаў: *Багач, Благавешчанне, Вадохрышча, Вéрбніца, Вялікдзень, Грамніцы, дажынкі, Каляды, Купáлле, Пакровы, Пілітаўка, Пястроўка, Радаўніца, Расцво, Сёмуха, Тройца, Ушэсце.*

Адэкватнаму ўспрынняццю тэкстаў на гісторычную тэматыку спрыяюць шматлікія архаізмы, гістарызмы, лексічныя дыялектызмы: *абоз, аканом, алебарда, асаднік, асочнік, балесне ‘жаласліва, хваравіта, балюча’, бурса, валькі-*

*ры, віязь, вотчына, гéтман, гміна, кагадзé, мажардом, наўда, пакрыёма, памрок, пасáднік, пастарунак, пасэкар, персі, раць, роўнік, сеймікаваць, сеча, смагла, стадола, суздром, тастамéнт, фальварак, фартэцыя, харúгва, цёнгле, чамарка, штандáр, элаквенцыя і г. д.*

Фарміраванню правильнасці маўлення, засвяченому арфаграфічных нормаў спрыяюць блізкія па гучанні слова з розных моў, якія іншым разам памылкова выкарыстоўваюцца адно замест другога: *абагульць – абагульніць, адрасáйт – адрасáт, браткі – брацёнік – браціна, існасіць – ісціна, ліставáнне – ліставéй, лотас – лотаць, магерка – манёрка, мара́л – мара́ль, метэарыт – метэор, мінор – мірон, нявеста – нявестка, палац – палаці, пансіён – пансіянат, пастар – пастыр, пляцка – пляшка, пострак – пострыг, прáсла – прáсніца, радовішча – радоўка, талáнт – талент, хіб – хіба.*

Для творчага настаўніка гэты слоўнік — кладзезь цікавай інфармацыі для стварэння творчых заданняў. Напрыклад, такіх. Якое значэнне маюць слова? Да якой тэматычнай групы іх можна аднесці: *азярод, арага, дышаль, жарон, жорны, кавадла, кайл, калаўротак, капаніца, касільна, крэсіва, кувалда, курач, лямеши, матыка, мянташка, навой, нарог, ноўтбук, панаўжы, пранік, працэсар, прынтар, саха, сахор, склюд, ставы, стаюга, сявенька, церніца, шуфель.*

Практычная скіраванасць даведніка як важная тыпалагічная яго рыса заключаецца і ў прадуманым падборы 88 амонімаў, што рэгулярна прапануюцца вучням для распазнавання ў тэстовых, алімпіядных заданнях і практикованнях па лексіцы: *абора, аборка, аброк, адліў, акцыя, апал, апалонік, арфа, аўсянка, бабка, багач, байка, балонка, бор, вінчэстар, вугор, галубец, гасцінец, дзед, дзяды, дзяркач, засценак, кар’ер, катар, ладдзя, ложса, лолька, малінаўка, нізка, ордэн, постаць, праспект, пушка, раёк, рэйд, світа, явец, тур, урок, фокус, ча-чотка, юшка і некаторыя іншыя.*

Трэцяе з аналізаваных выданняў — «Слоўнік новай і актуальнай лексікі» (2012). Ён быў падрыхтаваны тагачасным аспірантам Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы К. Д. Шчаснай. Даведнік з’яўляецца практычным адлюстраваннем дысертацыйнага даследавання па тэме «Дынаміка словазменяльнай нормы назоўнікаў у сучаснай беларускай мове» і ўключае тры групы новых лексічных адзінак:

– слова, незадзісаныя ў ранейшых лексікаграфічных працах: *амігурумі, бачата, баер, боўлдэрынг, буду, вядоўца, дэгу, жэжэшачка, зорбінг, каўчэсёрфінг і інш.;*

– слова, вядомыя ў лексікаграфічнай практыцы, аднак з іншым лексічным значэннем: *аватар, апавяшчальнік, жахліўчык, зорка, канцэртнік, каратэ, кошык, манга і інш.;*

— слова, якія існавалі ў мове працяглы час, але толькі на сучасным этапе ўвайшлі ў разрад высокачастотных: *аввестка, астролаг, ваканы, вазок, вучельня, гатэль, зніжска, каркадэ, квіток, кухар і інш.*).

Складаецца кніга з дзвюх частак. У першую (с. 8–81) увашло 556 адзінак, размешчаных у алфавітным парадку ў адпаведнасці з патрабаваннямі да складання тлумачальных слоўнікаў. Для нагляднасці прывядзём некалькі слоўнікаў артыкулаў гэтага раздзела.

**БЛОГ** *m.* [англ. *weblog* — вэб-часопіс] блога, блогу, блогаў. Аналайн-часопіс аднаго ці не-калькіх аўтараў; месца ў інтэрнэт-сетцы для зносін, творчасці. *У чым прынцыповае адразненне блога ад форуму?* (Чырвоная змена, № 16. 2006. С. 2.).

**ЦЭВІЧЭ, СЭВІЧЭ** *n.* нескл. [*icn. seviche* — рыбнае жаркое]. Страва з марынаванай у памідорах і лімонным соусу рыбы. Яе радзімай лічыцца Перу. *У кожнай паўднёваамерыканскай краіне цэвічэ падаюць па-рознаму.* (*bonduelle. by*, 2010). Яна паклала рыбу, каб згатаваць (*смачны*) *сэвічэ* — марынад з морапрадуктаў. (*monde-diplomatique. by*, 08.06.2011).

Для презентациі назоўнікаў ў другой частцы абрана таблічная форма. Фактычны матэрыял тут згрупаваны па наступных блоках: табл. 1 «Род новых нескланяльных назоўнікаў у беларускай і рускай мовах» (с. 82–88), дзе прадстаўлена 256 слоў і ўказаны іх родавая прыналежнасць; табл. 2 «Склонавыя канчаткі неасабовых назоўнікаў мужчынскага роду ў родным і месным склонах адзіночнага ліку» (с. 89–95) — 230 слоў; табл. 3 «Склонавыя канчаткі асабовых назоўнікаў мужчынскага роду меснага склону адзіночнага ліку» (с. 96–98) — 87 слоў; табл. 4 «Формы назоўнікаў жаночага роду ў родным склоне множнага ліку» (с. 99–100) — 42 слова; табл. 5 «Формы назоўнікаў III скленення ў родным склоне множнага ліку» (с. 100) — 14 слоў.

Граматычныя факты, устаноўленыя аўтарам у гэтым раздзеле, дазваляюць убачыць і прасачыць асобныя, найбольш відавочныя тэндэнцыі формазмянення новай і актуальнай лексікі беларускай літаратурнай мовы.

**Заключэнне.** Асноўнымі тыпалагічнымі прыкметамі даведнікаў А. Каўруса, Г. Малажай і Л. Яўдошынай, К. Шчаснай з'яўляюцца: 1) чытацкі адрас — актыўныя карыстальнікі беларускай мовай, 2) мэтанакіраваны адбор слоў з нацыянальна маркіраванай семантыкай, 3) даступная семантызацыя лексічных адзінак, заснаваная на зыходным мінімуме, 4) дэманстрацыя розных сістэмных сувязей слоў, 5) метадычная накіраванасць. На гэтых падставах аналізаваныя працы можна аднесці да вучэбнага кніга-

выдання. Яны ўтрымліваюць дастатковую колькасць лексем, праз якія пазнаецца гісторыя і сучаснасць нашай мовы, культуры, свядомасці.

Рэкамендацыі па ўдасканаленні вучэбных слоўнікаў наступныя.

1. Адбор лексічнага матэрыялу павінен адпавядаць чытацкаму адрасу і садзейніцаць узбагачэнню лексічнага запасу карыстальнікаў, актыўізаваць іх маўленчую дзейнасць, дапамагаць «акрэсліць значэнні слоў, якія цяжка самастойна вытлумачыць, чытаючы мастацкія, публіцыстычныя і навуковыя тэксты» [2, с. 3]. З гэтай мэтай трэба ўважліва адсочваць паўнату пазіцыянування асобных лексіка-семантычных групп. Напрыклад, тэматычная група выдавецкіх тэрмінаў будзе няпоўнай, калі ў слоўніку адсутнічаюць нацыянальна маркіраваныя тэрміны: *асобнік* (экзэмпляр), *аповед* (апавяданне), *аўтарка* (жан. да аўтара), *афішка* (лістоўка, улётка), *бачына* (старонка кнігі), *газетнік* (прадавец газет), *друкаваннік* (той, хто друкуе), *друкарка* (пішучая машынка), *зніжка* (зняжэнне платы, цаны), *кнігар* (той, хто займаецца выпускам і збытам кніг), *кніжня* (кніжная шафа), *кніжніца* (бібліятэка), *купюрнік* (той, хто любіць купоры ў чытім-н. тэксле), *машинастка* (друкарская машына) і інш.

2. Кожны націскны склад загаловачнага слова слоўнікавага артыкула павінен пазначацца спецыяльным знакам, каб унікнуць непазначальнасці гучання і значэння падчас рэальнага пісьмовага або вуснага маўлення.

3. Важна змяшчаць фанетычныя, марфалагічныя і словаўтваральныя варыянты. Гэта паспрыяе аб'ектыўнасці праверкі вучнёўскіх (студэнцкіх) работ. Напрыклад, *абярэг і абыярог, амишалы і амиэлы, амишарына і імишарына, багнет і багнэт, бальзаміна і бальзамін, бурштынавы і бурштынны, выкрутасы і выкрунтасы, выносісты і выносны, гаманкі і гаманлівы, дбайніца і дбанне; зáрыва і зáрава, зáсланка і заслонка, засмágніца і засмágніца, звада і згадка, касільна і кассё, кмен і кмін, літвін і ліцвін, ляшчыннік і ляшчэунік, пахмúры і пахмúрны, пракавечны і пракаветны, скародзіць і скарадзіць, слата і слота, смагніца і смагніца, суразмоўнік і суразмоўца, трысцен і трисценак, фурмáн і фурмáничык, хроснік і хрэснік, хросны і хрэсны, цэр і цэра.*

4. З мэтай дапамагчы лепш зразумець сэнс, граматычныя асаблівасці загаловачнага слова неабходна пасля тлумачэння паўсюдна прыводзіць ілюстрацыі ў выглядзе кароткіх выразаў або цытат з мастацкай ці навуковай літаратуры. На практицы гэтае патрабаванне выконваецца не здадзены, або выконваецца няўажліва. Напрыклад, у прыведзеных ніжэй кантэкстах, якія, па задуме складальніцы слоўніка, павінны дэманстраваць граматычныя паказчыкі слова,

немагчыма дакладна вызначыць, да якога роду адносяцца нескланяльныя назоўнікі. **Франэз:** *Вам спатрэбіцца шклянка зваранай кавы, некалькі кавалачкаў ільду, цукар* [3, с. 73]; **Як паведамляюць прадстаўнікі кампаніі**, у склад бургера ўваходзяць **фуа-гра, ялавічына, салата і прыправы** [3, с. 75]. Або слова *манга* падаецца як нескланяльны назоўнік, а ў прыкладзе чытаем: *Фільм зняты па матывах комікса-мангі ...* [3, с. 41]. У слоўніку назоўнік *аліёлі* [3, с. 9] можа быць і мужчынскага, і ніякага роду, а ў табл. 1 [3, с. 82] указаны толькі мужчынскі род.

5. З улікам чытацкага адресу неабходна пазначаць і значэнні мнагазначнага слова. У tym ліку і асобныя кантэкстуальныя, не зайдёды прысутныя ў большасці нашых даведнікаў. Інакш для вучня, напрыклад, слова *аніматар* будзе асацыявацца толькі з назвай спецыяліста па анимацыі.

6. Да ўсіх уключаных слоў даведніка павінны ўказвацца граматычныя формы роду і множнага ліку: *батог – батагі, баярын – баяры, бівень – біўні, будзень – будні, вядун – ведуны, вязьмо – вёзьмы, вяха – вехі, гарнец – гарцы, гваздзік – гваздзікі, комін – коміны і каміны; аднастайна фіксавацца граматычныя асаблівасці слоў*. Напрыклад, тое што слова ўжываецца толькі ў адзіночным або толькі ў множным ліку: *асяніны, валежыны, гоні, жадункі, каноплі, кепікі* і г. д.

7. Анатацыя даведніка павінна адлюстроўваць рэальныя факты як па колькасці, так і презентацыі слоў. Напрыклад, у анатацыі да «Слоўніка новай і актуальнай лексікі» сказана, што «ў слоўніку прадстаўлены назоўнікі новай і актуальнай лексікі з тлумачэннем іх значэння» [3, с. 2]. Насамрэч карыстальніку прapanуюцца і іншыя структурныя адзінкі: *авія...; аква...; анты...; арт..., ...арт; архі...; астра...; дута...; бібліо...; ...ген; дыз...; дыс...; іт; ...логія; ...манія; міні...; мона...; мота...; мульты...; неа...; поп...; прэс...; этна...*, якія да класа назоўнікаў маюць апасродкованыя адносіны. А слова, прыведзены ў табл. 5 [3, с. 100], увогуле нельга аднесці да новых лексем сучаснай беларускай літаратурнай мовы (*далонь, мажлівасць, вытворчасць, сувязь, немач, плынь* і інш.).

8. Правапіс усіх слоў павінен адпавядаць tym арфаграфічным і граматычным нормам, якія дзейнічаюць на момант стварэння слоўніка. Недапусціма, каб у сучасных выданнях назіраліся напісанні тыпу *фортэль, бáрэль, бібліо, маскарпонé*; «невялічкая сабачка з доўгай поўсюдо...» замест «невялічкі сабачка...», а таксама несупадзенні напісанням загаловачнага слова і слова ў прыкладзе: **ЛІМБА** — загаловачнае слова, у прыкладзе — **Лімбо. Цудоўная інтэрнацыянальная гульня на гібкасць** [3, с. 39].

## Літаратура

1. Каўрус А. Словаклад: слоўнік адметнай лексікі. Мінск: Звязда, 2013. 328 с.
2. Малажай Г. М., Яўдошына Л. І. Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы: дапам. для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання. Мінск: Аверсэв, 2013. 478 с.
3. Шчасная К. Д. Слоўнік новай і актуальнай лексікі. Мінск: Права і эканоміка, 2012. 102 с.
4. Шчэрбін В. К. Тэарэтычныя праблемы беларускай лексікаграфіі. Мінск: Беларускі knigazbor, 1996. 140 с.

## References

1. Kaurus, A. *Slovasklad: slounik admetnay leksiki* [Composition: dictionary distinctive vocabulary]. Minsk, Zvyazda Publ., 2013. 328 p.
2. Mologay G. M. *Shokol'ny tlymachal'ny sloynik belaruskay movy: dapam. dlya ustanou agul'nay syarednyay adykhatsii z bel. i rus. movami navychannya* [School dictionary of the Russian language: manual. for institutions of General secondary education with Belarus. and Rus. languages learning]. Minsk, Aversev Publ., 2013. 478 p.
3. Schasnaya K. D. *Slounik novay i aktyal'nay leksiki* [Dictionary of new and current vocabulary]. Minsk, Prava i ekonomika Publ., 2012. 102 p.
4. Shcherbin V. K. *Tearetychnya prablemy belaruskay leksikografii* [Theoretical problems of Belarusian lexicography]. Minsk, Belaruski knigazbor Publ., 1996. 140 p.

## Інфармацыя пра аўтара

**Уладзімір Іванавіч Куліковіч** — кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а, Рэспубліка Беларусь). E-mail: nino-1924@mail.ru

## Information about the authors

**Kulikovich Uladzimir Ivanovich** — PhD (Philology), Assistant Professor, Head of the Department of Editorial and Publishing Technologies. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: nino-1924@mail.ru

Паступніј 13.01.2019

УДК 811.161.3'282

**I. T. Яўгенідзэ**

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

## **ПРЫМЕТНІКАВЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ СА СТРУКТУРАЙ «НАЗОЎНІК З ПРЫНАЗОЎНІКАМ» У БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ**

Раскрыта паняцце «прыметнікавый фразеалагізмы». Разгледжаны наяўныя структурна-граматычныя разнавіднасці фразеалагізмаў, даецца іх сціслая харктырыстыка. Даследавана гісторыя пытання вызначэння статусу адзінак са структурай назоўнік з прынаゾўнікам. Прадстаўлены сучасны падыход да вырашэння дадзенай проблемы. Праведзены аналіз структуры прыметнікаўых фразеалагізмаў беларускай дыялектнай мовы, якія ўյўляюць сабой спалучэнне назоўніка з прынаゾўнікам. Матэрыялам даследавання паслужылі 82 прыметнікавые фразеалагізмы, выбраныя з фразеалагічных і лексічных слоўнікаў беларускай дыялектнай мовы. Яны арганізаваны па-водле шаснаццаці структурных мадэліяў, чатыры з якіх прадуктыўныя, восем – непрадуктыўныя, нізкачастотныя, астатнія прадстаўлены адзінкамі фразеалагізмамі. Самы шматлікі структурны тып аб’ядноўвае дванаццаць адзінак. Раскрываецца семантыка названых прыметнікавых фразеалагізмаў у адпаведнасці з крыніцай. У выпадку калі ў слоўніку значэнне адзінкі раскрыта няпоўна або няправільна, фразеалагізм падаецца з удакладненым, карэктным значэннем. Большасці з іх уласціва антрапацэнтрычная накіраванасць семантыкі. Акрамя таго, прыметнікавые фразеалагізмы могуць харктырызаваць жывёл, адзенне, прадукты ўжытку і ўласныя вытворчасці. Прыклады фразеалагізмаў у межах кожнай структурнай мадэлі размешчаны ў алфавітным парадку. Падчас даследавання была выяўлена наяўнасць фразеалагізмаў, якія складаюцца з прынаゾўніка і займенніка ці прыметніка, што сведчыць пра прадуктыўнасць дадзенага структурнага тыпу.

**Ключавыя слова:** фразеалогія беларускай дыялектнай мовы, фразеалагізмы, прыметнікаўыя фразеалагізмы, структурна-граматычныя тыпы, структурныя мадэлі.

**I. T. Yauhenidze**

Yanka Kupala State University of Grodno

## **ADJECTIVAL PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE STRUCTURE “NOUN AND PREPOSITION” IN BELARUSSIAN VERNACULAR**

The concept of “adjectival phraseological units” is defined. Structural and grammatical varieties of phraseological units are considered, a short description of them is given. Historical background of status determination of units with the structure of prepositional-nominal forms is considered. A modern approach to an issue is presented. Structure of adjectival phraseological units of Belarussian vernacular, which are combination of preposition and noun was analysed. Data for study were 82 adjectival phraseological units, which were selected from phraseological and lexical Belarussian vernacular dictionaries. They are organized on 16 structural models, four of them are productive, eight-non-productive, low-frequency, the rest of them are singular phraseological units. The biggest structural type consists of 12 units. Semantics of these adjectival phraseological units is elaborated in accordance with the source. In the case that the meaning of the phraseological unit is revealed incompletely or incorrectly in the dictionary, it is submitted with clarified, correct meaning. Most of them have anthropocentric orientation. In addition adjectival phraseological units can characterize animals, clothes, foodstuffs and products of domestic production. The examples of phraseological units within every structural model are sorted in alphabetical order. The study revealed the presence of phraseological units that consist of preposition and pronoun or noun, this shows the productiveness of this structural type.

**Key words:** phraseology of Belarussian vernacular, phraseological units, adjectival phraseological units, structural and grammatical types, structural models.

**Уводзіны.** У межах фразеалогіі беларускай дыялектнай мовы значную колькасць складаюць прыметнікаўыя фразеалагізмы. Да іх адносяцца выразы, якія «маюць ад’ектыўную семантыку, у сказе выконваюць функцыю дапасаванага азначэння ці іменнага выказніка, захоўваюць парадыгму роду, ліку, склону» [1, с. 42]: *на слёзы лёгкі, светам біты, першай стрэчы (стрыі), адна хвала*. У адных з іх катэгарыяльнае

значэнне «прадказваецца, сігналізуецца граматычна галоўным прыметнікам (дзеепрыметнікам, лічбнікам, займеннікам) кампанентам або двумя кампанентамі» [1, с. 42]. Астатнія не маюць атрыбутыўнага паказчыка катэгарыяльнага значэння прыметы.

Усе прыметнікаўыя фразеалагізмы падзяляюцца на тры структурна-граматычныя разнавіднасці: фразеалагізмы-словазлучэнні, фразеала-